



Да 200-годдзя з дня нараджэння  
Уладзіслава Сыракомлі

# Лірнік вясковы... герба «Сыракомля»

Сярод сёлетніх памятных датай ёсьць вельмі прыгожы і па-сапраўднаму знамянальны юбілей — у верасні спаўняеца 200 гадоў з дня нараджэння славутага паэта Беларусі XIX стагоддзя Людвіка Кандратовіча, вядомага ў літаратуры пад псеўданімам Уладзіслаў Сыракомля (29.09.1823—15.09.1862). Адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, ён стварыў унікальныя паэтычныя карціны жыцця нашага краю ў яго гістарычным мінулым і ў той рэчаіснасці, сведкам якой ён быў. Сіла яго таленту і мастацкай вышынія створаных ім вобразаў нязменна прывабліваюць даследчыкаў і перакладчыкаў да яго творчасці. Трывалы хрэстаматыйны статус у літаратуры XIX стагоддзя маюць два вядомыя беларускія вершы паэта — «Добрыя весці» і «Ужо птушкі пя-юць усюды». Польскамоўную паэзію Сыракомлі з захапленнем у свой час перакладалі Янка Лучына, Янка Купала, Уладзімір Дубоўка ды іншыя выдатныя паэты. Вельмі шмат зрабілі для вывучэння і далейшага перакладу твораў Сыракомлі такія знаныя навукоўцы-літаратары, як Адам Мальдзіс (ён таксама аўтар лірыка-біографічнай аповесці пра паэта «Восень пасярод вясны»), Генадзь Кісялёў, Уладзімір Мархель, Кастусь Цвірка. У 1992 г. асобнымі выданнямі ўпершыню на беларускай мове былі выдадзеныя ўнікальныя празаічныя творы Уладзіслава Сыракомлі: падарожны нарыс «Вандроўкі па маіх былых ваколіцах» (пераклад Кастуся Цвіркі) і гісторыка-культуралагічнае эсэ «Мінск» (пераклад Хрысціны Лялько), якія прынеслі шмат адкрыццяў для беларускага чытача ў пазнанні гістарычнага і культурнага мінулага роднага краю. Знакавай падзеяй, прымеркаванай да 170-годдзя з дня нараджэння Сыракомлі, стала

выданне ў 1993 г. аўтэнтычнага тома яго выбраных твораў «Добрыя весці», куды ўваішлі разам з вядомымі вершаванымі творамі яго гісторыка-культурныя, падарожныя, краязнаўчыя нарысы, нататкі, эсэ. А ў 2011 г. выдатным падарункам для чытачоў стаў не менш годны том літаратурнай спадчыны Сыракомлі ў серыі «Беларускі кнігазбор», дапоўнены новымі перакладамі вершаў і драматычных твораў (п'еса «Магнаты і сірата. Зоф'я, князёўна Слуцкая» ды іншыя). Не перапыняеца, а наадварот, узрастает цікавасць да асобы пісьменніка і ў апошнія гады, няўхільна пашыраеца скарбніца перакладаў яго твораў на беларускую мову.

Аднак і сёння мы маєм яшчэ далёка не поўную літаратурную спадчыну Сыракомлі ў перакладах на беларускую мову, што значна абліжае наша ўспрыняцце творчай індывідуальнасці паэта. За ім стала замацавалася літаратурнае імя *вясковага лірніка*, паводле назвы аднаго з найбольш папулярных яго вершаў, які традыцыйна інтэрпрэтуюецца як самапрэзентацыя аўтара. У беларускім літаратуразнаўстве гэты верш «*Lirnik wioskowy*» («Лірнік вясковы») лічыцца фактычна ключом да ўсёй яго творчай асобы, бо светапогляд паэта сапраўды харектарызуецца народнасцю, дэмакратызм, спачуванне сялянам і ўсім абяздоленым людзям. Аднак гэтым далёка не вычэрпваеца ідэйна-тэматычнае багацце і разнастайнасць творчасці Сыракомлі.

Светапогляд паэта перадусім фармаваўся пад уздзеяннем гістарычна традыцыйнай у нашым краі шляхецка-рыцарскай культуры, да асяродку якой належала сам паэт паводле свайго паходжання. Шляхецкі род Кандратовічаў меў, як вядома, герб «Сыракомля», таму вельмі сімвалічна, што менавіта назву свайго родавага герба ў якасці

псеўданіма абраў для сябе паэт, шануючы даўнія традыцыі і годнасць продкаў. Амплуа *вясковага лірніка* ніякім чынам не пярэчыла шляхецкаму радаводу Людвіка Кандратовіча, паколькі светапогляд шляхецкага саслоўя ў нашым краі здаўна і нязменна грунтаваўся на вядомай трывадзе: Бог — Айчына — Свабода. Такая трывада сведчыць пра хрысціянскую рэлігійнасць, патрыятызм, каштоўнасць ідэалаў свабоды, куды ўключачаецца, вядома ж, і дэмакратызм, які таксама сведчыць пра імкненне да рэалізацыі ў паўсядзённым жыцці евангельскай запаведзі любові да бліжняга. Менавіта такі, заснаваны на згаданай трывадзе светапоглядны комплекс вызначае творчую індывідуальнасць Уладзіслава Сыракомлі. У яго спадчыне шмат твораў рэлігійнай і гістарычна-патрыятычнай тэматыкі, якія да нядаўняга часу абліналіся ўвагай даследчыкаў і перакладчыкаў, таму мы нават сёня, пры ўсёй значнасці зробленага папярэднікамі, усё яшчэ не ведаем творчасці Сыракомлі ва ўсёй яе шматтраннасці і паўнаце. Ён застаецца ўсё яшчэ загадковым і невядомым у сваёй поўной творчай біографіі. Сёлетні юбілей заахвочвае да новай заглыбленасці ў літаратурную спадчыну Сыракомлі, заахвочвае да новых перакладаў тых яго твораў, якія дагэтуль не перакладаліся на беларускую мову, каб наблізіць іх да нашай сучаснасці.

Пропануем у гэтай публікацыі некалькі ўпершыню перакладзеных на беларускую мову паэтычных твораў Уладзіслава Сыракомлі, якія сведчаць пра яго як пра паэта глыбока хрысціянскага, які праз прызму веры ўспрымаў усе з'явы жыцця, сябе самога і свет. Лірычны герой гэтых вершаў разважае над вельмі глыбокімі, вечнымі тэмамі: што такое сяброўства («Вастраліст»); што значыць быць паэтам, і мы бачым, што паэт у яго разуменні — гэта не толькі *вясковы лірнік* («Кім ёсьць паэт?»); што такое шчырая малітва сэрца і аб чым належыць маліцца («Малітва»). Пра глыбокую хрысціянскую духоўнасць Уладзіслава Сыракомлі і Біблію як крыніцу яго творчасці сведчыць філософска-мэдытатычны вершаваны цыкл «Да Бога», у якім паэт разважае над таямніцамі Богаўцелаўлення і збаўчай місіі Хрыста, упісваючы свае разважанні ў сучасную яму рэчаінасць. Далучаем да публікацыі таксама некалькі ўзору малітоўных гімнаў з цыклу «Малітвы на абразках»: «Гімн святому Казіміру» і «Гімн хросту Хрыста». Пераклады зроблены па-водле поўнага збору твораў, укладзенага Вінцэсем Кааратынскім, выданне якога было прымеркавана да 10-й гадавіны скону паэта: *Poezye Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli). Wydanie zupełne. Na rzecz wdowy i sierot autora. — Tom VI. — Tom VII. — Warszawa, 1872.*

Ірына Багдановіч

## Уладзіслаў Сыракомля

### Да Бога

I.

Ці ў зорнай шаце, ці ў сонечным ззянні,  
Ўсім валадарыш сусветам Ты, Пане,  
Трон Твой вясёлка ўпрыгожвае брамай  
Хоры анёлаў спяваюць: Гасанна!..  
Ці на руках Цябэ Маці люляе,  
Ці дзікі грэшнік на крыж прыбівае,  
Ці ў майм сэрцы Ты сцішваеш буры,  
Ці аб'яўляешся ў тайнах натуры:  
Бачу ва ўсім Тваю любасць да свету,  
Бога з людзьмі бачу моц запавету.

II.

Пасля патопу, вялікі Егова,  
Чыркнуў вясёлку Ты нам калярова,  
Каб для нашчадкаў засведчыць адзіна,  
Што Ты прабачыў зямныя правіны,  
Што па грахах, па злачынствах бязмерных  
Прыйшоў як Збаўца для нас міласэрны!  
Прыйшоў наведаць грамадку людскую,  
За Маці ўзяўшы дзяўчыну зямную,  
Каб для нашчадкаў засведчыць адзіна,  
Што Бог збратаны з людзьмі праз Сына.

III.

I, як чалавек у братэрскім коле,  
Цярпеў Ты людскую долю й нядолю,  
У простай шаце, пехатою, босы  
Добрую вестку людзям Ты разносіў.  
Усіх Ты вітаў аднолькавым словам:  
Мудрацоў, кніжнікаў ды рыбаловаў,  
Так гаварыў да паноў і да чэрні: —  
«Будзьце пакорныя й міласэрныя,  
Любіце цяжары вашага крыжа,  
Ўзвышаны будзе той, хто паніжаны,  
Зруйнуйце гмах фанабэрый, пыхі,  
Благаслаўлены ўбогія, ціхія;  
Благаслаўлены, хто ў свеце туляўся  
I справядлівасці не дачакаўся...» —  
Аздараўляў хворых Ты ў кожнай мясціне,  
Ўласкрасіў сына ў жалобе жанчыне,  
Каб для нашчадкаў засведчыць адзіна,  
Што Бог палюбіў на зямлі бедачынаў.

IV.

Але мудрацы ўзнялі ўгару руکі  
Ў страху вялікім ад Тваёй навукі  
I закрычалі: «Пагроза! Агіда!  
Сее згаршэнне гэты сын Давіда.  
Ён хоча зраўняць бедняка з вяльможам,  
Зраўняць мудраца з прастаком нягожым.

Гора нам, моцным, ад такога плёну!  
Пакараем зуха паводле закону».  
І быў на гары, змрокам апавітай,  
Бог між злачынцаў да крыжа прыбіты.  
Дзіда жаўнера бок Яму прабіла,  
Кроў з Яго сэрца зямлю арасіла,  
Каб для нашчадкаў засведчыць адзіна,  
Што Божае сэрца на зямлі святыня.

V.

Дык не таніце ў слязіне балеснай:  
На сорак дзён Бог для вас уваскрэснуў!  
Калі ж зямныя закончыць Ён чыны,  
Вернецца зноў да нябеснай айчыны;  
Вернецца ў неба не прывідным нечым —  
Асобаю ў целе сваім чалавечым,  
Каб для нашчадкаў засведчыць адзіна,  
Што Пан абаговіў начынне з гліны.

VI.

Узвышаны й злучаны ты, чалавеча,  
З небам і зямлёю ў еднасці вечнай,  
Маеш Айца ў небе, каб прасіць патолі.  
Калі табе цяжка, калі сэрца ў болю,  
Толькі, як дзіцяці, табе ўкленчыць трэба,  
Рукі скласці ў просьбе, вочы ўзняць да неба,  
Так Яму ўсё смела расказаць-адкрыцца,  
Хай душа адкрыта ў неба струмяніцца.

VII.

Крыўда нам, Ойча! Далонь знявагі  
Зацуугліла нам вусны, скавала адлагу,  
У глум, у нэнду мы ўпалі нізка,  
Неба высока, а пекла блізка;  
А ў сэрцах сваркі, раздораў багна,  
Бліжняму бліжні руکі не працягне...

1848 г., Залучча

## Гімн хросту Хрыста

З цыклу «Малітвы на абрацках»

I Хрыстус пайшоў у бок Іядана,  
І быў у рацэ ахрышчаны Янам;  
Так быў саюз на зямлі ўсталяваны:  
У сакрамэнце з людзьмі Бог з'яднаны.  
Іralі нябесы ўрачыстыя гімны,  
Голос гучаў: «Эта Сын мой адзіны!...»  
А вада хросту моц атрымала —  
Грахі з душы чалавека змывалы.  
Святар, калі хрост нам вадой удзяляе,  
У белы ўбор чыстасці нас апранае;  
Хай жа шматкроць будзе той блаславёны,

Хто зберажэ яго гэткім да скону!  
А хто душою ў правінах заблудзіць,  
Пылам жыцця тую чыстасць забрудзіць,  
Слёзы праудзівага жалю хай, Хрысце,  
Яму белы ўбор той ад плямаў ачысціць!

[1855–1858 гг.]

## Малітва

Божа, мой Божа, аб чым прасіць Неба,  
Каб задаволіць сэрца патрэбы?  
Бо кожнае сэрца, як агонь, палае  
І прагне чагосці, што само не знае.  
Хоча, каб радасцю тварык развіднеў,  
Ды радасць знудзіць, вясёласць абрыйдне.  
Плакаць хацела б у мірах прыгожых,  
Ды слёзаў болю вытрываць не зможа.  
Прагла б кахаць — слодыч вабіць усенькіх,  
Ды рытм грудзей такі мерны, слабенькі.  
Верыць жадала б, ды з пыхай свавольнай  
Кленчыць не хоча, кахаць жа не здольна.  
Хоча надзеяй жыць, ды толькі думкай  
Змучанай мэтаў не знае й кірункаў.  
Травіць туга тое беднае сэрца,  
Б'еца ў грудзях яно птушкай у клетцы,  
Краты цялесныя торгне ў знямозе,  
Выпусці ж з клеткі — зблукае ў дарозе.  
Што ж ёсьць для сэрца крыніцаю сілы,  
Калі думка спрахла і грудзі астылі?  
Шукаць прыгодаў? — Нудоцце якое!  
Стыне жыццё, калі сам ты сабою.  
Іскру жыцця распаліць толькі можна  
Ад сэрцаў бліжніх і чуцца заможна.  
Бліжнія ж хто? — Нібы ў засуху кветкі,  
Звялага духу змарнелыя сведкі,  
Злітыя потам, крывёю, слязінай,  
Мохам лясным да зямлі прыраслі яны.  
Працу сваю, як мурашкі, са спрытам  
Славе пустой аддалі ды прыбыткам.  
Не прарасце на халодным каменні  
Веры, надзеі, любові насенне.  
Ах, чуе кожнае сэрца з тую  
Злучанасць з доліяй агульнай людскою!  
Чуе, што прагне Пан Бог душы чыстай,  
Што грэх маліцца мальбой эгаіста;  
Сэрца баліць — о вялікі наш Божа,  
Үлі чалавечнасці ў нас, колькі можна!  
Спашилі нам росы святыя на раны,  
Каб абудзіць дух братоў тут заспаны!  
Натхні мяне, Божа! Аб чым прасіць Неба,  
Каб чалавечнасці стала колькі трэба?

1849 г., Залучча

## Кім ёсць паэт?

Не паэт, хто спявае з амбіций,  
Ці яго грамада чуе-бачыць?  
Але той, хто, абняўшы зямліцу,  
Сам з сабою смяеца і плача.

Не паэт, хто пыхліва з трывуны  
Раздзімае пяснярскія грудзі;  
Яму бура пашарпае струны,  
І нічога з той песні не будзе.

Той паэт, кленчыў хто паціхутку,  
Як пакутнік пад позіркам Божым,  
Хто слязу сваёй радасці й смутку  
На вільготнай зямельцы размножыў.

Стане ўсмешка калоссем жытнёвым,  
Хлеб з якога для ўнукаў спячэцца,  
А сляза дываном пальновым  
Для здароўя, як лек, разрасцецца.

Дух дзядоў, што тайць тая глеба,  
Ён натхненнем абудзіць, асвеціць,  
Каб, акром паўсядзённага хлеба,  
Хлеб духоўны дзядоў мелі дзеци.

1860 г., Вільня

## Гімн святому Казіміру

З цыклу «Малітвы на абрэзках»

Дастойны Літвы Патроне,  
Нам крэўны целам і духам,  
Няsem да цябе ў паклоне  
Малітвы нашы, паслушай,

Прымі, занясі да Бога,  
Хай дасць нам зямелька плёнаў,  
Хай голад, пажар, трывога  
Мінуць зямлю Палямонаў.

Хай вораг ліхі не страшыць  
Народ, што ты добра ведаў;

Хай вёскі, мястэчкі нашы  
Не зведаюць гора-бедаў.

Ты гімны ў натхненні Духа  
Складаў для Марыі Панны,  
Нам веру наноў раздзымухай  
У сэрцах, што стынуць марна.

Хай вера жывой крыніцай  
Струменіцца ў нас давеку,  
А Маці Багародзіца  
Атуліць сваёй апекай.

[1855–1858]

## Вастраліст

(Кветка сяброўства)

Кветка сяброўства! Чаму ж такой вострай,  
Такой калючай ты выглядаеш?  
Зброіцца цернем кожны лісток твой,  
Колер крывавы ягадаў маеш.

Гэта — знак еднасці непераможнай:  
Плячо ў плячо і рука з рукою;  
Бо што сяброўства? — Стаяць гарою  
За брата да кроплі крыві апошняй.

Такую еднасць нішто не зрушыць  
Ні ў добрай хвілі, ні ў дні паразы;  
Калі вяселле — дык бавім душы,  
Калі цярпенне — дык церпім разам.

У нас, нашчадкаў рыцараў даўніх,  
Бяды, калі згасне агонь той! Гора,  
Калі сяброўства такога не стане,  
Плячо ў плячы не знайдзе апоры!

1857 г., Варшава

З польскай мовы пераклада  
Ірына Багдановіч.

**Ірына БАГДАНОВІЧ** — паэтка і літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук. Нарадзілася ў г. Ліда на Гродзеншчыне. Скончыла гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржуніверсітета (1978) і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Беларусі (1983). Аўтар кніг вершаў «Чаравікі маленства» (1985), «Фрэскі» (1989), «Вялікдзень» (1993), «Сармаці альбом» (2004), «Прыватныя рымляні» (2006), «Душа лістападу» (2012), «Залатая Горка» (2016), манаграфіі «Янка Купала і рамантызм» (1989), «Авангард і традыцыя: беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння» (2001), укладальніца зборнікаў «Казімір Свяяк. Выбраныя творы» (2010), «Вінцук Адважны. Выбраныя творы» (2011), «Аляксандр Надсан. Выбраныя творы» (2014) і інш. Перакладае з польскай мовы. Жыве ў Мінску.